



КОЛЬКАСЦЬ наркаспажыўцоў дасягае рэкордных клічбаў. Пра гэта афіцыйна сігналізуюць нарколагі і навукоўцы. У той жа час опійнае насенне маку, так званая «бубкі», можна лёгка набыць на тэрыторыі гандлёвага цэнтру, на рынку і праз наркатаксі. Чаму? Пра гэта ў журналісцкім расследаванні «Звязды».

3-ЗА ЧАГО ПАСТАЎКІ НАРКАТЫЧНАГА МАКУ Ў БЕЛАРУСЬ НЕ МОГУЦЬ СПЫЊІЦЬСЯ?

ЯК АДРОЗНІЦЬ «БУБКІ» АД ХАРЧОВАГА МАКУ?
Раней у наркатычнай мяшанцы было і спелеа, і няспелеа насенне, меліся дамешкі макавай саломы. На смак уявіце гэты мікст быў гаркаваты.
Сёння наркатычнае насенне яшчэ больш «прасунутае» і мала чым адрозніваецца ад харчовага маку. Дамешкі саломы мінімальныя, а колер насення найчасцей блакітны. На смак гарката не адчуваецца.
Але аднаго кілаграму такога опійнага насення, якое вядзецца экспертамі не прызнае наркотыкам, з дапамогай растваральніка і іншых інгрэдыентаў можна лёгка прыгатаваць дозу «ядзернага» наркотыку, які па уздзеянні замяняе герань.
Па словах наркаспажыўцоў, «зварыць» яны могуць і з харчовага маку. Толькі замест 250-300 грамаў насення патрэбна каля дзвюх кілаграмаў.
На пачатку лістапада гэтага года кілаграм бубак у сталіцы каштуе ў сярэднім 220 тысяч беларускіх рублёў.

Артыкулы аб гандлі «бубкамі» выходзілі на старонках нашай газеты яшчэ летась увосень (нумары за 26 і 27 кастрычніка 2010 г.). Журналіст правёў кантрольныя закупкі опійнага насення маку, са схаванай камерай. Пасля пад выглядам наркамана маку вываў у прытоне, дзе ўпаўніўся, як лёгка можна вырабляць з «бубак» наркатычны раствор карамельнага колеру, які потым заганяецца шпрыцом у вену.
Аказалася, знешне «бубкі» падобныя на звычайны харчовы мак, якім пасыпаюць булочки. Паўлегальна «забуджанае насенне» на канец 2010 года прадавалася праз наркатаксі, гандлёвыя пункты і звычайныя кватэры бары.
Эфект ад «бубак» параўноўваюць з геранівым. У той жа час опійнае насенне маку ў нас не кваліфікуюць як наркотык. Купляй, каліся і памірай.

Закупка 3. НАРКАТАКСІ
17 верасня 2011 года пры дапамозе былога наркаспажыўцы Віктара звязваемся з так званым наркатаксістам. Цягам 2011 года, па паведамленнях ГУУС Мінгарвыканкама, у сталіцы канфіскавалі 14 наркатаксі (яшчэ



Фактычна даследаванні паказалі, што тавар з дзвюх першых пунктаў не падлягае дзяржаўным стандартам і прыдатны для прыгатавання наркатычнага раствора.

Але прыцягнуць гандляроў да крымінальнай адказнасці — немагчыма. І вось з якой прычыны...
Чаму наркарэпрэсі працягаюць нахваць працаваць на вачах у грамадзян?
Людзі раз-пораз задаюць лагічнае пытанне: чаму кірэсці, згаданыя ў нашых матэрыялах, адкрыта функцыянуюць? Чаму барыг не кладуць тавар у асфальт?
Адказ просты. З аднаго боку, зразумела, што, па сутнасці, прадаюцца цяжкія наркотыкі. З іншага — законы такія, што само насенне маку наркатычным сродкам не прызнаецца. Толькі калі ў прытонах спажыўцы выцягваюць з насення опій, іх можна затрымаць і па «бубкі» падшоў яшчэ адзін пакульнік.


што дамешкі арганічнага смецця не што іншае, як макавая саломка вагой 4 г. Гэтай колькасці макавай саломы хапіла б для прыгатавання «шырку» (наркатычнага раствора з «бубак».)
Экспертыза маку, закупленага праз наркатаксі, не праводзілася. Знешне насенне выглядала гэтак жа, як і «бубкі», што былі закуплены ў раёне Камароўкі. Нават пакеты, у якія заварочвалі насенне, былі аднолькавыя. □ □ □
Фактычна даследаванні паказалі, што тавар з дзвюх першых пунктаў не падлягае дзяржаўным стандартам і прыдатны для прыгатавання наркатычнага раствора. Але прыцягнуць гандляроў да крымінальнай адказнасці — немагчыма. І вось з якой прычыны...

па дзвюх машынах прымацоўца расшнурвалі. Пры дапамозе гэтых аўто па сталіцы развозілі і рэалізавалі «бубкі».
Але наркагандляроў гэтыя канфіскацыі, па ўсім відаць, не надта напалохалі. Ужо праз 15 хвілін пасля тэлефанавання мы чакалі наркатаксі ва ўмоўленай месцы — ля буйнога супермаркета. Сюды я па «бубкі» падшоў яшчэ адзін пакульнік.

Якія меры супраць «бубак» прымаюць і чаму яны не спрацоўваюць напуюніцу?
Яшчэ ў 2005 годзе, калі міліцыя даведлася пра пераарыентаванне беларускага наркарэпрэсі на «бубкі», былі ўведзены і меры, які з гэтым змагацца. Але антымакавыя ініцыятывы дзіўным чынам распысаліся.
Толькі ў 2010 годзе былі зроблены больш-менш важкія захады па вырашэнні праблемы.
Мера 1: дзяржаўны стандарт СТБ №2078-2010, які забараняе любіць дамешкі ў насенні маку.
На новы стандарт у 2010 годзе ўскладаліся вялікія надзеі, але ён не спрацоўвае ў поўнай меры. Пракантраляваць яго выкананне амаль немагчыма. Стандарт у шэрагу выпадкаў мае рэкамэндацыйны характар. І за яго парушэнне крымінальнай адказнасць не прадугледжана.
Мера 2: з нуднага часу ўсе партыі маку, якія ўвозіцца ў Беларусь, правяраюцца дзяржаўным мытным камітэтам на адпаведнасць дзяржаўным стандартам і «наркатычным чысціню».
Міністэрства ўнутраных спраў пракаментавала да «Звязды» эфектыўнасць гэтай меры (афіцыйна папера падпісаная часовым выканаўцам абавязкаў начальніка ўпраўлення па наркарэпрэсі Васілём Лосічам):
«Гэтая мера з'яўляецца эфектыўнай толькі ў дачыненні да насення маку, якое паступае па афіцыйных каналах, у той жа час асноўная маса насення бексантрольна паступае ў Рэспубліку праз адкрытую мяжу з Расійскай Федэрацыяй».

Расійска-беларуская мяжа — гэта бескантрольная дырка, праз якую наша краіна пампучае і «бубкамі», і сінтэтычнымі псіхатрапамі, і іншай кантрабандай. Таму мера таксама не спрацоўвае належным чынам, а толькі ускладняе наркарэпрэсі жывіць: даводзіцца везці «бубкі» толькі праз адкрытую расійска-беларускую мяжу і траціць больш грошай на паліва.
Мера 3: уключэнне насення маку ў «Рэспубліканскі пералік наркатычных сродкаў, псіхатрапных рэчываў і іх прэкурсораў».
Гэтая мера магла б існаваць кропкі над «і». Барыг папросту судзілі б за гэта, а не давалі б мізэрныя штрафы. Усё гэта сваю ствольнасць наркатаксі і наркакіёскаў хутка скончылася б.
Калі раней журналіст «Звязды» ў прадстаўніцтвах грамадскіх арганізацый прапаноўвалі разгледзець гэтую меру, некаторыя чыноўнікі круцілі палцама каля скарні, маўляў, вы дурныя і некампетэнтныя. Пры гэтым спасылаліся на Канвенцыю ААН 1961 года, згодна з якой насенне маку не можа быць прызнана наркатычным сродкам. Але ў той час і «бубачнай» праблемай не існавала...
Як вынікае з афіцыйных дакументаў, якія былі дасланы ў рэдакцыю «Звязды», дзяржаўны мытны камітэт і міліцыя ў свой час падрыхтавалі сумесны зварот у Міністэрства аховы здароўя. Прапаноўвалася ўключыць опійнае насенне маку ў «рэспубліканскі пералік». Аднак увядзення меры не адбылося.

Статыстыка
КОЛЬКІ ў БЕЛАРУСІ ІН'ЕКЦЫЙНЫХ НАРКАСПАЖЫЎЦОЎ?
Амаль усе наркаманы, якія колюцца ў вену — «бубачнікі».
Спецыялісты-нарколагі звычайна прыводзяць лічбы з асыражнасцю.
Непадрываных людзей статыстыка можа напалохаць.
Але будзем абапірацца на факты.
У 2008 годзе Цэнтр маніторынгу па наркотыках Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта на падставе статыстычнага метаду «паўторнага захопу» прывёў свае лічбы па рэальных ін'екцыйных наркаспажыўцах — прыкладна 76300 чалавек. Гэта складала 1,3% ад насельніцтва рэспублікі ва ўзросце ад 15 да 54 гадоў.
Лічбы былі афіцыйна апублікаваны з пазнакай «на канец 2007 года». Больш падобныя падлікі не публікаваліся.
Але падкрэслім, што на афіцыйным улку па краіне тады стаяла ўсяго каля 10500 наркаспажыўцоў — як ін'екцыйных, так і іншых.
З тае пары мінула ўжо амаль чатыры гады, цягам якіх «бубкі» працягвалі актыўна прадавацца. Колькасць спажыўцоў наўхільна расце, пра што нарколагі актыўна сігналізуюць.
Якой можа быць лічба па ін'екцыйных наркаспажыўцах сёння? Калі абапірацца на досвед Цэнтра маніторынгу па наркотыках, іх колькасць можа склацца каля 100 тысяч чалавек (на афіцыйным улку сёння стаяць каля 13500 наркаспажыўцоў).
Эксперты з аўтарытэтных грамадскіх арганізацый (напрыклад, «Маці супраць наркотыкаў») летась называлі сваю ацэнку лічбу па ін'екцыйных наркаспажыўцах — 120 тысяч чалавек. І гэта ашаламляльна лічба, яшчэ раз нагадаю, пасля апублікавання так і не была аспрэчана. Відэаочна, што цягам года колькасць ін'екцыйных наркаманаў вырасла яшчэ больш!



Амаль усе наркаманы, якія колюцца ў вену — «бубачнікі».

На думку некаторых афіцыйных экспертаў, рэальная колькасць «бубачных» наркаспажыўцоў у Беларусі (амаль жожны мае гелатэ, ВІЧ, па некалькі судзімасыя) — больш як 100 тысяч (!) чалавек. Цэлая армія. І ніхто пасля выхату папярэдняга расследавання гэтыя лічбы не аспрэчыў.
Была і рэакцыя з боку афіцыйных ведамстваў.
У канцы лютага 2011 года пры дзяржаўным мытным камітэце Беларусі праводзілася міжведамасная нарада. Абіяроўвалі, як паставіць заслон «бубачным картэлям», што тэарэтычна краіну з 2004 года. Напрыклад, змагі дамоўіцца на тое, каб правярць усе партыі маку, што ўвозіцца ў Беларусь па афіцыйных каналах.

Увосень 2011 года журналіст «Звязды» паспрабаваў высветліць, ці далі гэтым меры эфект і ці ўдалося выштурхнуць «бубкі» з беларускага наркарэпрэсі.
Для гэтага мы паспрабавалі правесці закупкі маку ў тых месцах, дзе тарацца наркаспажыўцы.
Закупка 1. КІЭСЦЫ
14 верасня гэтага года я выправіўся да аднаго з гандлёвых пунктаў у раёне Камароўскага рынку. Гэта, відаць, самы вядомы «бубачны» кіёск Беларусі. Яго фотаздымкі неаднаразова з'яўляліся ў прэсе і на рэзультатных інтэрнэт-форумах. Прадстаўнікі грамадскіх арганізацый не раз абкліеялі будыначак налепкам «Тут прадаюцца наркотыкі».

КОЛЬКІ ЗАРАБЛЯЕ НАРКАТАКСІСТ?
На гутарку са мной пагадзіўся былы прадавец «бубак» М., на якога я вышўаў праз былых наркаспажыўцоў.
М. сцвярджае, што перастаў займацца макавым бізнэсам пасля таго, як у яго канфіскавалі машыну і ўпунілі штраф у 3,5 мільёна беларускіх рублёў.
Па словах былога наркатаксіста, закупляў ён насенне маку на складах аднаго з найбуйнейшых гандлёвых цэнтраў Беларусі. Закупачны кошт кілаграма склаў 30 долараў ЗША. Прадаваўся — па 40. Адпаведна навар склаў 10 долараў з кілаграма.
За працоўную змену, раз'язджаючы па сваім мікрараёне, удавалася разлізоўваць каля 30 кілаграмаў насення. Гэта 300 долараў ЗША чыстага навару. Працаваў М. разам з напарнікам у рэжыме двое сутак праз двое сутак.
Такім чынам, за 15 працоўных змен удавалася зарабіць да 4500 долараў ЗША. Каля 500 долараў шло на паліва і амартызацыю аўтамабіля. Чысты прыбытак склаў 4000 долараў ЗША на чалавека.
З-за эканамічнага крызісу сёння чысты прыбытак такога наркатаксіста складае, па ацэнках М., каля 2500-3000 долараў ЗША.

Пакуць чакалі наркатаксі, абіяроўвалі хутка падаражанне маку і так званай «вады» — беларускага растваральніка маркі 646, пры дапамозе якога мясцовыя «бубачнікі» вырабляюць з насення опій.
Неўзабаве ля нас спыніўся стары французскі аўтамабіль, у якім знаходзіліся два барыгі кіроўца і «касір».
— **Здароў. «Вада» ёсць?** — першай справай запытаў былы наркаспажывец Віктар, які дапамагаў мне ў закупцы (я ў гэты час фільмую працэс на схаваную камеру).
— **Ёсць.**
— **300 грамаў маку і адну «ваду».**
Такім чынам у 10:41 барыгі з наркатаксі перадалі нам у чорным пакеце «бубкі» і літр растваральніка маркі 646. За ўвесь тавар мы заплацілі 79 тысяч рублёў. Знешне мак аказаўся такім жа, як і падчас закупкі 1: без дамешкаў макавай саломы, блакітны.

судзіць. Самі ж наркагандляры, якія распаўсюджаюць аартуку, як былі ні пры чым. Гандлюй і падсаджвай на іголку беларусаў. А калі пры барыгу заводзяць крымінальную справу, той адмахваецца: «Я прадаваў мак для булачак». І абвінавачванне распысалацца.
З 1 кастрычніка 2010 года заправаўся новы дзяржаўны стандарт СТБ №2078-2010 «Мак харчовы. Тэхнічныя ўмовы», які забараняў любіць дамешкі смецця ў насенні маку. Яшчэ раней «бубкі» забаранілі прадаваць на рынках і ў крамах. Сачыць за выкананнем гэтых законаў упаўнаважана не міліцыя, а іншыя ведамствы. Пакарэць барыг найчасцей магчыма толькі за незаконную прадпрыемніцкую дзейнасць. Аднак тыя ж падаткавікі, аказваецца, не ведаюць пра славеты наркакіёск у раёне Камароўскага рынку. Хоць пра існаванне наркарэпрэсі вам раскажуць усе мясцовыя жыхары.

ВЫСНОВЫ
□ Наркатычны мак працягвае свабодна прадавацца.
□ Вытворцы «бубак» ужо навучыліся рабіць такі тавар, які знешне амаль не адрозніваецца ад харчовага маку. Хоць раней лічылася, што наркатычны эфект дае выключна макавая гадка. Але гэта журналісцкае расследаванне даказвае, што наркаспажыўцы атрымліваюць «шырку» і са знешне чыстага насення.
□ Фактычна за сем гадоў з часу з'яўлення «бубак» на беларускім наркарэпрэсі нічога важнага ў супрацьдзеянні іх распаўсюджванню не зроблена. Колькасць ін'екцыйных наркаспажыўцоў («жывых трупаў»), якія ў пераважнай большасці хворыя на ВІЧ, гепатыт і г.д.) дасягнулі крытычных паказчыкаў. Барышчы з наркотыкамі можна было б зрабіць «фішкі» нашай праваахоўнай сістэмы. У плане забароны сінтэтычных псіхатрапаў у ў дзясцяці лепшых краін свету. Герань у Беларусі амаль не даходзіць, какаіну таксама няшмат. Але «бубачная» праблема засланне ўсе дасягненні.
Яўген ВАЛОШЫН,
загадчык аддзела журналісцкіх расследаванняў.

Увосень 2011 года журналіст «Звязды» паспрабаваў высветліць, ці далі гэтым меры эфект і ці ўдалося выштурхнуць «бубкі» з беларускага наркарэпрэсі.
Для гэтага мы паспрабавалі правесці закупкі маку ў тых месцах, дзе тарацца наркаспажыўцы.
Закупка 1. КІЭСЦЫ
14 верасня гэтага года я выправіўся да аднаго з гандлёвых пунктаў у раёне Камароўскага рынку. Гэта, відаць, самы вядомы «бубачны» кіёск Беларусі. Яго фотаздымкі неаднаразова з'яўляліся ў прэсе і на рэзультатных інтэрнэт-форумах. Прадстаўнікі грамадскіх арганізацый не раз абкліеялі будыначак налепкам «Тут прадаюцца наркотыкі».

па дзвюх машынах прымацоўца расшнурвалі. Пры дапамозе гэтых аўто па сталіцы развозілі і рэалізавалі «бубкі».
Але наркагандляроў гэтыя канфіскацыі, па ўсім відаць, не надта напалохалі. Ужо праз 15 хвілін пасля тэлефанавання мы чакалі наркатаксі ва ўмоўленай месцы — ля буйнога супермаркета. Сюды я па «бубкі» падшоў яшчэ адзін пакульнік.

судзіць. Самі ж наркагандляры, якія распаўсюджаюць аартуку, як былі ні пры чым. Гандлюй і падсаджвай на іголку беларусаў. А калі пры барыгу заводзяць крымінальную справу, той адмахваецца: «Я прадаваў мак для булачак». І абвінавачванне распысалацца.
З 1 кастрычніка 2010 года заправаўся новы дзяржаўны стандарт СТБ №2078-2010 «Мак харчовы. Тэхнічныя ўмовы», які забараняў любіць дамешкі смецця ў насенні маку. Яшчэ раней «бубкі» забаранілі прадаваць на рынках і ў крамах. Сачыць за выкананнем гэтых законаў упаўнаважана не міліцыя, а іншыя ведамствы. Пакарэць барыг найчасцей магчыма толькі за незаконную прадпрыемніцкую дзейнасць. Аднак тыя ж падаткавікі, аказваецца, не ведаюць пра славеты наркакіёск у раёне Камароўскага рынку. Хоць пра існаванне наркарэпрэсі вам раскажуць усе мясцовыя жыхары.

Як вынікае з афіцыйных дакументаў, якія былі дасланы ў рэдакцыю «Звязды», дзяржаўны мытны камітэт і міліцыя ў свой час падрыхтавалі сумесны зварот у Міністэрства аховы здароўя. Прапаноўвалася ўключыць опійнае насенне маку ў «рэспубліканскі пералік». Аднак увядзення меры не адбылося.

Гэтая мера магла б існаваць кропкі над «і». Барыг папросту судзілі б за гэта, а не давалі б мізэрныя штрафы. Усё гэта сваю ствольнасць наркатаксі і наркакіёскаў хутка скончылася б.
Калі раней журналіст «Звязды» ў прадстаўніцтвах грамадскіх арганізацый прапаноўвалі разгледзець гэтую меру, некаторыя чыноўнікі круцілі палцама каля скарні, маўляў, вы дурныя і некампетэнтныя. Пры гэтым спасылаліся на Канвенцыю ААН 1961 года, згодна з якой насенне маку не можа быць прызнана наркатычным сродкам. Але ў той час і «бубачнай» праблемай не існавала...
Як вынікае з афіцыйных дакументаў, якія былі дасланы ў рэдакцыю «Звязды», дзяржаўны мытны камітэт і міліцыя ў свой час падрыхтавалі сумесны зварот у Міністэрства аховы здароўя. Прапаноўвалася ўключыць опійнае насенне маку ў «рэспубліканскі пералік». Аднак увядзення меры не адбылося.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукционных торгов с условиями на право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) в г. Бресте

Предмет аукциона	Право на заключение договора на реализацию права проектирования и строительства капитальных строений (зданий и сооружений) на земельном участке	
	лот № 1	лот № 2
	в районе ул. Богданчука и ул. Васнецова площадью 0,8500 га	в районе кинотеатра «Беларусь» по ул. Советской площадью 0,1334 га
Функциональное назначение земельного участка	строительство второй очереди индивидуальной застройки	строительство объекта общественного питания и торговли с сохранением действующего водного объекта как сооружения для культурно-просветительного и зрелищного назначения
Срок аренды земельного участка	5 лет	5 лет
Объекты недвижимости, подлежащие сносу	здания, сооружения и многолетние насаждения, находящиеся в собственности граждан по ул. Богданчука, 86, 88, 90, 92, 98, 100, 102, 104/1, 106, 108 и 110	нежилое здание и сооружения КУП «Брестгорсвет»; благоустройство КУП «Брестское ДЭП»
Снос объектов недвижимости производится в установленном законодательством порядке. Объекты расположены в районах с развитой инженерной инфраструктурой.		
Начальная цена продажи (руб.)	74 766 903	137 016 840
Сумма задатка (руб.)	7 470 000	13 700 000
Расходы по подготовке земельно-кадастровой документации, тех.условий и АПЗ (руб.)	7 950 087	3 573 673
Ориентировочный размер убытков, причиняемых изъятием земельных участков и сносом расположенных на них объектов недвижимости, возмещаемая победителем аукциона землепользователям (руб.)	146 536 918	590 901 000

Победитель аукциона обязан:
- произвести возмещение расходов, понесенных городским бюджетом по подготовке земельно-кадастровой документации, архитектурно-планировочного задания и технических условий на размещение объектов в размере 7 950 087 (семь миллионов девятьсот пятьдесят тысяч восемьдесят семь) рублей;
- заключить в течение 10 рабочих дней с даты утверждения в установленном порядке акта выбора места размещения земельного участка с Брестским городским исполнительным комитетом предварительный договор на реализацию права проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений);
- приступить к освоению земельного участка в течение 6 месяцев с даты заключения предварительного договора на реализацию права проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений).
Организатор торгов — КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью»
Перечень документов, представляемых потенциальным участником аукциона: заявление на участие в аукционе; заверенная банком копия платежного поручения о внесении задатка; юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным предпринимателем — копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юридическим лицом — копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованные в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык; представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководителем) — доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, при необходимости легализованная в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов заявителем (его представитель) предьявляет документ, удостоверяющий личность, а руководителем юридического лица также — документ, подтверждающий его полномочия.
Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с организатором торгов Соглашение, определяющее взаимные права и обязанности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. **Задаток в размере до 10% от начальной цены объекта перечисляется КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью» на р/с № 3012000002678 в филиале № 126 АСБ «Беларусьбанк» г. Бреста, код 252, УНП 290433924.**
Аукцион проводится в соответствии Положением о порядке организации и проведения аукциона с условиями на право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) утверждённым постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 682. В аукционе могут участвовать юридические лица и индивидуальные предприниматели. Порядок осмотра объекта осуществляется участником аукциона по согласованию с организатором торгов.
Победитель аукциона обязан:
• в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения горисполкома о предоставлении ему земельного участка осуществить оплату за аукционный объект и возместить расходы, понесенные городским бюджетом по подготовке земельно-кадастровой документации, тех.условий и АПЗ;
• заключить с Брестским горисполкомом договор аренды земельного участка и договор на реализацию права проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) после выполнения условий, связанных с изъятием земельного участка, в установленном законодательством сроки; • приступить к освоению земельного участка в течение 6 месяцев с даты заключения договора на реализацию права проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений); • по истечении срока аренды земельного участка, совместно с Брестским горисполкомом, в установленном порядке решить вопрос его дальнейшего использования. Оплата за объект может быть произведена в рассрочку в соответствии с порядком утверждённым решением горисполкома. **Победитель аукциона обязан** в течение 10 рабочих дней с даты проведения торгов возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения, окончательный размер которых определяется до аукциона и фиксируется в соответствующих ведомостях ознакомления участников.

Аукцион состоится 16 декабря 2011 г. по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, каб. 605. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 10.11.2011 г. до 17.30 12.12.2011 г. по адресу: г. Брест, ул. Комсомольская, 46. Контактные телефоны: 23 81 92, 23 45 56, 23 43 48. Сайт: bgcn.by, city.brest.by

Але і на гэты раз прадавачка маладуха без ваганняў заўяўляе, што мак ёсць. Тавар закладзены запалакванымі пакецікамі ў поліэтыленавыя пакеты: спачатку прасрытачы, потым чорныя, каб пакульнік мог схаваць «бубкі» ад лішкі вачэй.
Узмен на 45 тысяч беларускіх рублёў (за час падрыхтоўкі расследавання кошт вырас да 60 тысяч) маладуха працягвае мне скрутак у 250 грамаў. На гадзінніку — 16:36.
Тут жа заходжу за роі раскравяноў скрутак. З выгляду — звычайнае харчовае насенне маку. На вока — амаль няма дамешкаў макавай саломы...
Паказваю набыты «тавар» былым наркаспажыўцам, якія кансультывалі падчас падрыхтоўкі гэтага расследавання.
— Так, паўгода таму прадаваўся такі самы мак, блакітны. Чысты знешне, без дамешкаў, як гэты.
— І што, быў наркатычны эфект?
— Быў. Усё як звычайна. «Калы» па целе, «цяга»...

Такім чынам у 10:41 барыгі з наркатаксі перадалі нам у чорным пакеце «бубкі» і літр растваральніка маркі 646. За ўвесь тавар мы заплацілі 79 тысяч рублёў. Знешне мак аказаўся такім жа, як і падчас закупкі 1: без дамешкаў макавай саломы, блакітны.

судзіць. Самі ж наркагандляры, якія распаўсюджаюць аартуку, як былі ні пры чым. Гандлюй і падсаджвай на іголку беларусаў. А калі пры барыгу заводзяць крымінальную справу, той адмахваецца: «Я прадаваў мак для булачак». І абвінавачванне распысалацца.
З 1 кастрычніка 2010 года заправаўся новы дзяржаўны стандарт СТБ №2078-2010 «Мак харчовы. Тэхнічныя ўмовы», які забараняў любіць дамешкі смецця ў насенні маку. Яшчэ раней «бубкі» забаранілі прадаваць на рынках і ў крамах. Сачыць за выкананнем гэтых законаў упаўнаважана не міліцыя, а іншыя ведамствы. Пакарэць барыг найчасцей магчыма толькі за незаконную прадпрыемніцкую дзейнасць. Аднак тыя ж падаткавікі, аказваецца, не ведаюць пра славеты наркакіёск у раёне Камароўскага рынку. Хоць пра існаванне наркарэпрэсі вам раскажуць усе мясцовыя жыхары.

Як вынікае з афіцыйных дакументаў, якія былі дасланы ў рэдакцыю «Звязды», дзяржаўны мытны камітэт і міліцыя ў свой час падрыхтавалі сумесны зварот у Міністэрства аховы здароўя. Прапаноўвалася ўключыць опійнае насенне маку ў «рэспубліканскі пералік». Аднак увядзення меры не адбылося.

ВЫНІКІ ЭКСПЕРТЫЗЫ
Закупленае насенне маку было здадзена экспертам.
Спачатку «тавар» па просьбе рэдакцыі газеты «Звязда» правяраўся ў цэнтральнай лабараторыі дзяржаўнай хлебнай інспекцыі на адпаведнасць стандартам. Потым дзяржаўныя эксперты-крыміналістыцы Цэнтр МУС Беларусі (ДЭКЦ) па просьбе рэдакцыі правяраў «тавар» на наяўнасць наркатычных рэчываў.
Тып 1, КАНВЕРТ №2996
Найперш даследавалі мак, які быў закуплены ў кіёску, што ў раёне Камароўкі.
Спецыялісты «Дзяржаўнай хлебнай інспекцыі» правяралі насенне на 10 патрабаванняў — знешнім выглядае, колеры, вільготнасці і г.д.
Згодна з пратаколам № 5377, мак прапрабаванні не прайшоў. Хоць партыя была забракавана ўсяго па двух пунктах з дзясці: вільготнасць (7,7%, трэба, каб паказчык быў не большы за 7,5%) і наяўнасць дамешкаў арганічнага смецця (0,16%, што вельмі мала).
Па вялікім рахунку партыя зусім трохі не дацягнула да неабходных стандартаў.
Вердыкт ДЭКЦ быў наступны: «У ставе насення наркатычных сродкаў, псіхатрапных рэчываў і іх прэкурсораў не выяўлена». Аднак эксперты адзначылі: калі даследаваць сам «раствор», прыгатаваны з гэтага насення, то экспертыза з вялікай доляй верагоднасці паказала б наяўнасць апіаіду.
Даследавалі мясцы наркаспажыўцоў, якія гатавалі наркотык з насення, закупленага ў тым жа месцы прыкладна ў той жа час (па іх словах), канстатуе казін у крыві.

судзіць. Самі ж наркагандляры, якія распаўсюджаюць аартуку, як былі ні пры чым. Гандлюй і падсаджвай на іголку беларусаў. А калі пры барыгу заводзяць крымінальную справу, той адмахваецца: «Я прадаваў мак для булачак». І абвінавачванне распысалацца.
З 1 кастрычніка 2010 года заправаўся новы дзяржаўны стандарт СТБ №2078-2010 «Мак харчовы. Тэхнічныя ўмовы», які забараняў любіць дамешкі смецця ў насенні маку. Яшчэ раней «бубкі» забаранілі прадаваць на рынках і ў крамах. Сачыць за выкананнем гэтых законаў упаўнаважана не міліцыя, а іншыя ведамствы. Пакарэць барыг найчасцей магчыма толькі за незаконную прадпрыемніцкую дзейнасць. Аднак тыя ж падаткавікі, аказваецца, не ведаюць пра славеты наркакіёск у раёне Камароўскага рынку. Хоць пра і